

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 133 (4966)

ЧЭРВЕНЬ

20

СЕРАДА
1934 г.

год выдання XVII

ГАРАЧАЕ ПРЫВІТАННЕ
СЛАўНЫМ ЧЭЛЮСКІН-
ЦАМ І ГЕРОЯМ
СОВЕЦКАГА САЮЗА—
ПІЛОТАМ

„Можна зайздросці,
краіне, якая мае та
герояў, і героям, якія маюць
такую радзіму“

(3 пісьма дацкага матры

СЛАВА ГЕРОЯМ!

Спаўняны пераможцы над суровай палярнай стыхіяй, адважныя пакарыцелі Арктыкі — нашы чэлюскінцы, героі нашай вялікай краіны пілоты — у Маскве.

Сотні тысяч пролетарыяў чырвонай сталіцы СССР сустракалі тых, чые доблесць, геройства, адвага ўжываліся ўсюды, чые подвигі прадманіравалі перад зямным шарам усю вяліч, усю магутнасць краіны пераможнага сацыялізма.

Завершана герачнае запялё, адна з самых слаўных, самых выдатных падзей нашай эпохі. У гісторыю барацьбы чалавецтва за пакарэнне прыроды ўпісана найвялікшая незвычайная старонка.

Якая сіла натхняла, згуртавала чэлюскінцаў там, у лагеры пэдавага камісара Шмідта, спрод тэрасаў і хвалі Паўночнага палярнага мора перад тварам штомінутнай смертнай небяспекі?

Якая сіла ўзбройвала іх палярных ільдамі, пургой і туманамі Арктыкі, жалезнай верай у перамогу, у выратаванне?

Якая сіла кіравала нашымі мужнымі пілотамі, калі яны прабіралі над тайгой, над хрыбтамі і скаламі к лагера Шмідта і калі іх на гэтым беспрыкладным шляху кожную мінуту падсцягвала катастрофа, а можа і смерць?

Якая сіла выклікала той гіганцкі шквал радасці, які коціцца па нашай краіне з той мінуты, калі радзіма прынесла першую вестку аб выратаванні чэлюскінцаў, і па сёнешнія дні, калі чэлюскінцы і іх выратавальнікі-пілоты — ужо ў Маскве?

Гэта сіла — любоў да сацыялістычнай бацькаўшчыны, гэта сіла — блязменная адданасць пролетарыяў, калгаснікаў, працоўных краіны Савятам нашай партыі і яе правядыру, матхніцтву і арганізатару выратавання чэлюскінцаў — СТАЛІНУ.

Заважаная на Оклябрскіх барыкадах, наша бацькаўшчына стала бацькаўшчынай для ўсіх пролетарыяў, для ўсіх прыгнечаных зямнага шара.

Умацоўваць сацыялістычную бацькаўшчыну, беззаветна ахвяраваць свае сілы для яе росквіту, неразрыўна звязаць свае жыццё з яе лёсам — стала найвышэйшым законам для мільянаў будаўнікоў сацыялізма.

Сыны нашай краіны смела паднімаюцца ў таемныя прасторы стратасферы, зававаючы адвечныя пустыні, пакараюць прыроду, стыхію ў лавстры, на зямлі, у морскіх глыбінях.

Эпапея чэлюскінцаў — найрачэйшы дакумент гэтай самаадданасці, гэтай беззаветнай любі да бацькаўшчыны, гэтай гатоўнасці мільянаў аддаць усё, што яны могуць, сваёй бацькаўшчыне, сваёй роднай справе будаўніцтва сацыялізма.

І сёння, калі ўвесь СССР, пролетарыі ўсяго зямнага шара вітаюць сваіх герояў, вочы мільянаў накіраваны перш за ўсё к таму, хто быў душой выратавання чэлюскінцаў, арганізатарам перамогі над палярнай стыхіяй, хто натхняў усю краіну на новыя слаўныя дзі.

Гэта ярка выразілі самі чэлюскінцы. У сваім пісьме Іосіфу Вісарыявічу СТАЛІНУ яны пішучы: «Мы ведалі, што ты, таварыш Сталін, клапацішся аб нас, што ты з'яўляешся ініцыятарам грандыёзных мерапрыемстваў па выратаванні палярнікаў з «Чэлюскіна».

Капі на поўнач рушыліся параходы, ледаколы, паляцелі самалёты. — мы з кожнай новай весткай радана і горда вымаўлялі тваё імя: СТАЛІН!

Капі на Чукотцы, на Камчатцы скапіліся судны, дыржаблі, аэрасы, трактары, калі над ільдамі загудзелі матары самалётаў, — як ніколі можна было ясна бачыць веліч і паўночнае адважанасць, пераможнага ініцыятара, якую стварыла партыя, кіруючая тваёй, мудрай, смелай правядыру СТАЛІН.

Гэтыя словы чэлюскінцаў — думкі, пацукі мільянаў, гатовых к любым баям за росквіт нашай сацыялістычнай бацькаўшчыны, к новым баям за пакарэнне стыхіі для сацыялізма.

ПОДВИГ, МАГЧЫМЫ ТОЛЬКІ У КРАІНЕ СОВЕТАУ

М. ГОРКІ

У гісторыі гібелі «Чэлюскіна» і герачнай рабоце па выратаванні экіпажа яго ад немінучай гібелі ёсць нешта, што патрабуе асабліва глыбокай увагі і разумення.

Возьмем дзяржавы Еўропы, гэтыя прагі, слоенныя куліяты, божбы, выхавальныя матэрыялы і ўсім іншым, што загатоўлена для знічэння мільянаў рабочых, сялян. Возьмем любоў з гэтых арганізаваных «культурнай» буржуазіі, гатовых узарвацца жыхамі масавага чалавеча-знічэння, і настолькі пытанне: ці магла буржуазная адважанасць затраціць так многа сіл і сродкаў на выратаванне сотні людзей, большасць якіх — па аденці крамніквіч — маларыныя людзі, уборшчыцы, матросы, качагары, дробляры?

З поўнай упэўненасцю бару на сябе смеласць адказаць: не, краіны і не адважыліся-б на гэту справу. Не, шкадлівы грошы, яны не пашкадавалі-б людзей. У іх такі багаты запас беспрацоўных. Ці можна шкадаваць аб тым, што сотні людзей загіне.

Подвиг выратавання чэлюскінцаў магчымы толькі ў краіне, дзе пролетарыят узяў у рукі ўладу і стварыў радзіму сабе. Подвиг гэты магчымы толькі ў Саюзе Сацыялістычных Савятам, дзе выкрыты фальш і хлусня буржуазнага гуманізма і расце гуманізм пролетарыята, аснованы на ўсёадмысленні роўнасці ўсіх людзей, соцыяльна-варыянтнай працы. Гэты подвиг магчымы толькі ў нас, дзе ўрад нястомна і паспяхова прадуць над умацаваннем усеагульнага міру дзеля аховы жыцця працоўнага народа ўсіх краін, усіх нацый, народаў, мільянаў якая бур-

жуазія зноў намерана зніччыць. У нашай краіне «маларыныя» людзей няма. Нашы людзі ўсё больш дружна і паспяхова даказваюць, што гэта сапраўды так: штогод з асяродка рабочых і сялян вылучаюцца дзесяткі тысяч новай, савецкай інтэлігенцыі. Так-ствылічны і пастухі, шахцёры і слесары, уборшчыцы, швачкі і пагоў людзі фізічнай працы хутка перавыхоўваюцца ў людзей высокай інтэлектуальнай кваліфікацыі. У нас чалавек становіцца ўсё даражэй, бо перад кожным адкрыты ўсе шляхі да развіцця яго здольнасцей, талентаў, і ў 170-мільянавай масе насельніцтва Саюза Савятам расце колькасць людзей, якія ўсёадмысляць, што яны мужныя працавіцы сваёй будучы сабе радзіму, якой у іх не было.

Выратаванне чэлюскінцаў — герачная справа нашых лётчыкаў, і яна нават астанецца адным з яркіх фактаў гісторыі нашага культурнага росту. Непахісная мужнасць Отто Шмідта і яго таварышоў, загінуўшых у ледзе Арктыкі, пад парозай штогадзіннай гібелі ўзбудзіла чалавечыя дапамогі факт, які гаворыць, што людзі ўсёадмыслялі свае права на дапамогу радзімы. Гісторыя чэлюскінцаў напоўнена глыбокім сэнсам, бо яна ўнушае людзям усю Саюза Савятам, што ў іх ёсць радзіма, і што яна ў любы момант з'явіцца на дапамогу кожнаму што для яе яна «маларыныя людзей», і што таму кожны з нас, узмацаваныя яе магутнасць, яе багацце сваёй працы, павінен працаваць нястомна, не дазваджаць ворагаў нястомна, а сваіх аднамышленнікаў, сваіх рознапільных і рознамоўных родзічаў любіць і шававаць.



ІОСИФУ ВИСАРЫЕНАВИЧУ СТАЛІНУ

ПІСЬМО ГЕРОЯЎ СОВЕЦКАГА САЮЗА

ПІСЬМО ЧЭЛЮСКІНЦАУ

ДАРАГІ ІОСИФ ВИСАРЫЕНАВИЧ!

Нам, лятаючым над краінай Савятам, больш чым каму-б там ні было, відны тыя гістарычныя змены, якія з'яўляюцца абліччам дзяржавы. Усёды пераспаюцца змянілася масімамі калгасных палёў, і асноўнымі арыентамі пры палётах сталі грамады новабуду. Гэта панарама, якую мы штогод бачым з нашых чырвоныяўшчыных машын, створана рукамі мільянаў працоўных над кіраўніцтвам ленынскай партыі, якую вядзе на шляху вызвалення пераможнага Вы, тав. СТАЛІН.

Мы ведаем, што Вы, тав. Сталін, былі ініцыятарам грандыёзных апераций па выратаванні чэлюскінцаў, і мы дзякуем Вам за гонар, за аказанне

нам давер'е ў дзельніцаў у гэтым баі са стыхіяй, за гонар — выратаваць чэлюскінцаў.

Мы заўтра прыбываем у Маскву, у сталіцу нашай радзімы, каб першым даўгам заняць Цэнтральнаму Камітэту партыі, ураду і Вам, тав. Сталін, што мы зноў гатовы іці ў бой за магутнасць, славу і непарушнасць нашай вялікай дзяржавы.

З гэтай клятвай мы ўступаем на зямлю нашай сталіцы.

МОЛАНУ, ДАРОНІН, КАМАНІН, СЛЕПНЕЎ, ЛАПІДЗЕ УСКІ, ЛЕВАНЕЎСКІ, ВАДАП'ЯНАУ, ГАЛЫШЭЎ, ПІВЕНШТЭЙН і ўсе бортмеханікі, прымаўшы ўдзел у выратаванні чэлюскінцаў.

СВЕРДЛОУСК.

ГЕРОЯМ АРКТЫКІ

ГЕРОЯМ-ЧЭЛЮСКІНЦАМ І МУЖНЫМ ЛЕТЧЫКАМ, ВЫРАТАВАУШЫМ НАС ПРАД ПУНІМ ГЕРОЯМ, ПРЫБЫВШЫМ СЕННЯ У СТАЛІЦУ НАШАЙ ВЯЛІКАЙ РАДЗІМЫ, ЦІ ІП(б)Ш ШЛЕ ПАЛКАЕ БОЛЬШЭВІЦАЕ ПРЫВІТАННЕ.

Эпапея чэлюскінцаў лішні раз з выключнай паўнатой ПРАДМАНІСТРАВАЛА ПЕРАД УСІМ СВЕТАМ, НА ШТО ЗДОЛНА КРАІНА ПРОЛЕТАРЫЯТА, КІРУЕМАЯ ПАРТЫЯЙ ЛЕНІНА-СТАЛІНА, У ВЫКЛЮЧНА ЦЯЖКІХ ЗІМОВЫХ УМОВАХ АРКТЫКІ, КАЛІ МНОГІЯ ВУЧОНЫЯ БУРЖУАЗНАГА СВЕТУ ПРАДРАКАЛІ ПРАВАЛІ

ВЫРАТАВАЛЬНЫХ РАБОТ, НАША ПАРТЫЯ І УРАД ПРАД КІРАУНІЦТВАМ ТАВ. СТАЛІНА, ПЛАНАМЕРНА СЦІГВАЛІ СІЛЫ ЛЮДЗЕЙ, МА-ЗІЛІЗОВАЛІ ўсё сучасныя тэхнічныя сродкі, каб выратаваць чэлюскінцаў з ледзянога палону. І ПАРТЫЯ ПРАД НЕПАСРЭДНЫМ КІРАУНІЦТВАМ ТАВ. СТАЛІНА, ЗАБЯСПЕЛІЛА ПАСПЕХОВЫ ЗЫХОД ВЫРАТАВАЛЬНЫХ РАБОТ.

Дзякуючы НЕПЕРАУЗОЙДЭНАЙ МУЖНАСЦІ ЛЮДЗЕЙ ЛАГЕРА ШМІДТА, ДЗЯКУЮЧЫ ВЫКЛЮЧНАЙ АДВАЖЕ ГЕРОЯЎ СОВЕЦКАГА САЮЗА ЛЕТЧЫКАУ, ВАРТЫХ

ДАРАГІ ІОСИФ ВИСАРЫЕНАВИЧ! Заўтра мы прыбываем у Маскву. Заўтра мы ўступаем на зямлю сталіцы вялікай нашай радзімы. З ільдоў Чукоткага мора, выратаваныя сталічнымі пушчакімі ініцыятарамі, Камчаткі, Далёкага Усходу, з Сібіры і Урала павядаем у Маскву, дзе працуе Цэнтральны Камітэт нашай партыі, дзе працуе наш урад, дзе мы ведаем і працуюць ты, наш дарагі, любімы, заўсёды блізіны правядыр, настаўнік, чуну друг працоўнага народа, вялікі ленынец, чые імя з надзеяй і захапленнем паўтараюць пролетарыі ўсяго свету.—СТАЛІН.

Мы прыбываем у Маскву. Ніякімі словамі не перадаць нашага шчасця. На ільдзе, сходачыся на сходзі, будучы 2 месяцы адарванымі ад свету і ведаючы, што на Далёкай адлегласці ад нас—Цэнтральны Камітэт партыі і наш савецкі ўрад, мы перапаўняліся шчырай упэўненасцю, што нас выратуюць.

Мы ведалі, што ты, тав. СТАЛІН, КЛАПОЦІШСЯ АБ НАС, ШТО ТЫ З'ЯВЛЯЕШСЯ ІНІЦЫЯТАРАМ ГРАНДЫЁЗНЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ПА ВЫРАТАВАННЮ ПАЛЯРНИКАЎ З «ЧЭЛЮСКІНА».

Калі на Поўнач рушыліся параходы, ледаколы, паляцелі самалёты,—Мы з кожнай новай вест-

кай радасна і горда ВЬ-ЛЯЛІ ТВАЕ ІМЯ: СТАЛІН.

Калі на Чукотцы, на Камчатцы скапіліся судны, дыржаблі, сані, трактары; калі над ільдамі матары самалётаў,—як можна было ясна бачыць веліч і адважанасць пераможнага ініцыятара, якую стварыла партыя, кіруючая тваёй, мудрай, смелай правядыру СТАЛІН.

Пераднёныя на сухазем'е нашыя сацыялістычныя самалёты, нашымі імямі лётчыкамі, мы бачылі ў гах чукотцаў, у светлых шкочу культурных базі, у змененым наймавернай далі, у змененым непознаванасці партыя і ў краі мы сваімі вачы бачылі і крывыя плады паптыкі ЦК ПРЭЗУЛЬТАТ ТВАЕЙ БІСІ КЛАДНАЙ ЭНЕРГІІ, ЛЕНІН-МСТАІМКНЕНАСЦІ.

Варочаючыся праз Далёкі фронт на Тіхім аяліне, гэты пасып міру. Чырвоная армія — аўтарытэты гранаі, гатовыя біць свіноў — рыла імперыялістычнага тэхнічнага лётчыка і КОЖНЫМ ПРКОУ БАЙЦА І ВОНАФЛОТМА МЫ АДЧУВАЛІ ГУТНАСЦЬ РАДЗІМЫ, МАНАСЦЬ, СТВОРАНУЮ ШТА ПАРТЫЯІ, УРАДАМ, ТАБОУ, ЛЕВЫ ПАЛКАВОДЗЕЦ!

Сустрэчы ў дарозе, на веліч тэрыторыі нашай краіны, прыні рабачых і калгаснікаў злі ў адну радасць: «НЯХАЙ І ЛЮБІМЫ СТАЛІН!».

І разам з усімі мы, шчасліва таго, што будзем прадаўжачы даўніцтва сацыялізма, ад усіх шчыра ўрачытаем: «НІ ЖЫВЕ ВЯЛІКІ СТАЛІН!».

Уступачы іна сваячынню з сталіцы нашай радзімы, мы кіся табе, наш правядыр Іосіф рынавіч: ЖЫЦЦЕ НАША Н ЖЫЦЬ ПАРТЫІ, СПРАВЕ ПАІ—СОЦЫЯЛІЗМУ, З ЗАХАПЛЕНЫМЫ ЧАКАЕМ ЗАДАННЯУ ПАІ І УРАДА, КАБ РЫНУЦЦА У ВІЯ СХВАТІ СЯ СТЫ АРКТЫКІ, ЦІ У БАВЫ АГ КУДЫ ПАВЯДЗЕ ПАРТЫЯ, К ПАВЯДЗЕШ ТЫ, НАШ КАПІ КРАІНЫ СОВЕТАУ—СТАЛІН.

А, БАБРОУ, ВАРОНІН, ЕУСКІ, ЗАДОРАУ, КОПУІ РУМЯНЦАУ, КАЛЕСНІКА, ШЫРШОУ, АНОКІН, КІДАУ (спядуюць под усіх чэлюскінцаў), СВЕРДЛОУСК.



СЛАўНЫМ ЧЭЛЮСКІНЦАМ І ГЕРОЯМ-ЛЕТЧЫКАМ

СЛАўНЫМ ЧЭЛЮСКІНЦАМ І ГЕРОЯМ-ЛЕТЧЫКАМ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ БССР ГОРАЧА ВІТАЕ СЛАўНЫХ ЧЭЛЮСКІНЦАЎ І АДВАЖНЫХ ЛЕТЧЫКАЎ—ГЕРОЯў КРАІНЫ СОВЕТАУ У ДЗЕНЬ ПРЫБЫЦЦА ІХ У МАСКВУ.

ВАША САМААДНАСЦЬ, СТОП-КАСЦЬ, ГЕРАЧНАЯ БАРАЦЬБА З ПАЛЯРНАЙ СТЫХІЯЙ ДАЛЕКА ПОНАЧЫ ЯПЧЭ РАЗ ПАКАЗАЛА, ШТО ТАБІХ ГЕРОЯЎ, ТАБІХ ЛЕП-НЫХ ЛЮДЗЕЙ МОЖА ВЫРАСЦІЦЬ І ВЫШТАВАЦЬ ТОЛЬКІ ГРАНА СОВЕТАУ—ГРАНА СОЦЫЯЛІЗ-МА, ТАБІХ ЛЮДЗЕЙ МОЖА ВЫ-ХАВАЦЬ ТОЛЬКІ КОМУНІСТЫЧ-НАЯ ПАРТЫЯ, КІРУЕМАЯ ВЯЛІ-

КІМ ПРАВАДЫРОМ ТАВ. СТАЛІ-НЫМ. ТОЛЬКІ ДЗЯКУЮЧЫ ІНІ-ЦЫЯТАРАМ І ШТАДЗЕНАМУ БІ-РАУНІЦТВА ТАВАРЫША СТАЛІНА ТАК ПАСПЕХОВА ЗАВЕРШАНЫ РАБОТЫ ПА ВЫРАТАВАННЮ ўсіх чэлюскінцаў.

ПРАПОЎНЫЯ БССР ПАНАРА-ЦА ВАШАЙ МУЖНАСЦЮ І АДНА-НАСЦЮ.

НЯХАЙ ЖЫВУЦЬ ЧЭЛЮСКІН-ЦЫ І ГЕРОІ ЛЕТЧЫКІ! НЯХАЙ ЖЫВЕ КОМУНІСТЫЧ-НАЯ ПАРТЫЯ І ЯЕ ПРАВАДЫР ТАВ. СТАЛІН!

СТАРШЫНЯ СНК БССР
М. ГАЛАДЗЕД

Лінейная каліграфічная машына ЛРГ-ВБ4-У2

УСЯ КРАІНА СОВЕТАУ МОЦНА ПАЦІСКАЕ РУКУ ПЕРАМОЖЦАМ АРКТЫКІ!

ТО НЕ ШУМ БАРАВЫ ЯНКА КУПАЛА

Не шум баравы
ціе весткі добрае,
не кліч багны
і харобрай
і горбай —
свецце валакім,
гвалым пісьце,
полосу дзікіх.

То не шум баравы
Хвалое прыгожале,
Дум нашэй векавы
Аб выдэйвай волі,
Гэта едучы да нас
Савазэ героі
Ва ўсёй велічы крас,
У палярнай зброі

Не шум баравы
расце светам,
не гром векавы
мінуў гэтым аетам,
сгондай сусвет
зрыць належна
в. дэтыкаў прот
увесць свет бязмежны.

То не шум баравы
Шуміць небывала
Ад мары да Масквы
Негунай хвалай,
Гэта едзе аэспрос
З чэлюскінскай славай,
Іму сонца і лос
І людзі ўсё брала.

Не шум баравы
дэа ўвекаломніў,
ішоў наш сілы
яка усломніў,
дамаў сабе:
ра ў часе гэтым
дэа мепу ў сабее
нашых палатках.

То не шум баравы
Калыха прасотрам
І не воў багны
Захлікае к зорам,
Гэта наша жыццё
Іае гімн пчалівы
Пра ўсё наша быццё
Нашых родных піваў.

Д ГЕРОЯ ПЕРАКОПСКІХ БАЁУ

КА МЕСЯЦЫ ВЫ СТОЙКА ТРЫМАЛІСЬ У ДАЛЕКАЙ СУРО-
АРКТЫКЕ. ГЭТА НАША КРАІНА ВЫХАВАЛА ПАКАЛІВНЕ
ВІ, ЯКІЯ НИКОДІ НЕ СХІЛЯЮТ ГАЛАВЫ ПЕРАД НЕВЯСІ-

С. ТАВАРЫШЫ ЛІТЧЫКІ, НЕ СПІНІАУ НІЗВЕДАНЫ ПЯ-
ІАХ. ВІ ПЕРАМАГІНУТАМАНІ І МЯШЦІ СНЕЖНЫЯ ВЯРШЫ-
ГІВЕЛЬНЫЯ ТАРАСІСНЫЯ ІЛЬДЫ. ВІ ПАКАЗАЛІ, ШТО ІА-
АКОН СЫНЫ, ЯКЮ-В НАША ЧЫРВОНАЯ АВІАЦЫЯ НЕ МАГЛА
ГАЛЧЫ.
ІН ПРЫКЛАД МУЖНАСЦІ, САМААДНАСЦІ І ГЕРОІСТВА
ЖЫЦЦЬ УЗОРАМ ДЛІА МІЛЬЯНАУ БУДАЎНІКОУ СОЦЫАЛІ-
АІ КРАІНЫ.
УВІТАННЕ ВАМ, АДВАЖНЫМ БАРАЦЬБІТАМ АД ГЕРОЯ ПЕ-
СЮКІХ БАЁУ ЧЫРВОНАСІЯ ЖІНКА
ЗІМІРА ВРУБЛЕУСАГА.

ЛЕУ ЛІТВАІАУ

ВАСЛУЖАНЫ АРТЫСТ РЭСПУБЛІКІ.

ІЗЛЮСКІНЦЫ — ГЭТА СОЦЫАЛІСТЫЧНЫ РЭАЛІЗМ

скалі чэлюскінцы. Іх абінае
да прыгожале да многіх міль-
будвай наша і ў чужойнае са-
цызма радзіма. Іны з намі-
наша радзіма краіны.

нашч пралетарыау, гэта дышпільна
і ўраўнаважанае, гэта чалавек
Мне бачыцца хочацца паказаць
у мастацкі творы тое чужое,
што ёсць у выхадзе чэлюскінцаў.

Таварышы драматургі, за наро! Аб
іх, аб будаўніках краіны! А мы-
радыёры, акторы падымем гэты
твор на вайзарную хвалу нашай
трымыві за іх лос, нашча бязмежна
да пачаса тры весткі аб іх выра-
таванні.

Гэты твор будзе гераічна-рама-
тычным і, у той-жа час, глыбока
рэалістычным. Чэлюскінцы — гэта са-
цыялістычны рэалізм.

Прывітанне і слава вам, удзяльні-
кам вялікай казачнай і рэальнай
аваесі!

Якое шчасце жыць і працаваць
разам з вамі!

АДВАЖНЫМ БАРАЦЬБІТАМ

БРАМОЖЦАМ СОВЕЦКАЯ АРКТЫКІ, СЛАВНЫМ ЧЭЛЮСКІН-
ГЕРОЯМ-ЛІТЧЫКАМ — ВОЛШЭВІКІАМ ПРЫВІТАННЕ!
АШЫ ГЕРАІЧНЫ ПОДВІГ НАТХНІАЮЦ НАС НА ІАЧЭ БОЛЬ-
ВАРАЦЬБУ ЗА ВОЛШЭВІКІА КАЛТАСЫ. ЗА ЗАМОЖНАЕ
ІВ КАЛТАСІАКАУ.

НАЧАЛЬНІК ПАЛТАДЭЛА КАПЫЛСКАГА МТС МАКСЕЕУ,
узнагароджан ордэнам Леніна.

СТАЛІЦА СУСТРАКАЕ ГЕРОЯУ

Маскву. Здален чужы гудок, але гэта
не той павод, не той павод, якога
мы чакаем.
Усё Маскву сустракае сваіх геро-
ў.

5 гадзін 20 хвін. А паводзе ўсё
нама і нама. Восі на небасці пама-
дае самалёт. Можна ён суправа-
джае павод? Восі чужы гудок, ці не
ён? Адзін з аператараў стаіць як
засупроў той сцяжкі, на якой
пойдуць чэлюскінцы.

Чыгуначныя лупі перапоўнены на-
родам. Прагулка сірэна. Ці не наш
гэта павод? Побач з маім мікрафо-
нам чыгуначнікі паставілі свой мі-
крофон. Яны транслююць нашу пе-
радачу. Плошча, перапоўненая наро-
дам, таксама хвалюецца. Старанька
А. С. Малакава хвалюецца, яна такса-
ма чкае саваго сына. Яна чкае
сына, таксама, як рэдзіма чкае
сваго сына, усё чэлюскінцаў, усё
лётчыкаў. Душава ваенны аркстр-
праўляюць сапалкі сіргэу. Плошча
праўляюць чэлюскінцаў, лётчыкаў не толь-
кі сваімі і сэбра, але і аграмедная
большыцца прадстаўніоў дружу на
чале з БУХАРЫНЫМ, пэстэмі ЖА-
РАВЫМ, УТКІНЫМ, пісьменнікі НІ-
КУЛІНЫМ, СЕЛЬВІНСКІМ, ТРА-
НОУСКІМ, з кіно-трупай, якай раз-
маюцца свае апараты на даху пан-
тымаюць наагатаво запісаныя кін-
кі. Тут і знайшоў свае знаёмых,
якіх сустракалі Отто Юльвічэ Шмід-
та і Негарына, а чыпер вышні су-
стрэць чэлюскінцаў, якія едучы ў

Маскву. Здален чужы гудок, але гэта
не той павод, не той павод, якога
мы чакаем.
Усё Маскву сустракае сваіх геро-
ў.
5 гадзін 20 хвін. А паводзе ўсё
нама і нама. Восі на небасці пама-
дае самалёт. Можна ён суправа-
джае павод? Восі чужы гудок, ці не
ён? Адзін з аператараў стаіць як
засупроў той сцяжкі, на якой
пойдуць чэлюскінцы.
Падыходзіць павод. Усё рухніла
наперад. Чуваць выхланне паравоза.
Восі ён падыходзіць, гэты павод з
гераімі нашай краіны.
Радаснае спатканне. Вагоны акру-
жаны сустракаючы. Яны завідаюць
героюў няткамі і сервантыкам.
Гэраі музыка. Арбылаюцца самілы
чужыныя сідоны. Людзі, якія былі
на парозе гібелі, вырнуліся жыўмы
і здаровыя. Сваімі кідаюцца на
шыю, абнімаюць, цалуноць.
У такім густым натоўпу ідуць
прыехаўшы чэлюскінцы, што іх не
відзіць. Восі яны праходзіць міма
нас, мы іх бачым. Восі яны ідуць,
чэлюскінцы, восі ідуць перад нашым
героі-лётчыкі. Восі ідзе Спел-
леву. З Вадальнавым ідзе, моцна
абнімаюць, Чухноскі.
Матэрыст ПАГОСАУ ўзяў на рукі
зла, на дахах лавоу. Здалей Спел-
леву сустракалі Отто Юльвічэ Шмід-
та і Негарына, а чыпер вышні су-
стрэць чэлюскінцаў, якія едучы ў

МЫ ЗНОУ ПОЙДЗЕМ ТУДЫ

О. Ю. ШМІДТ

Наход «Челюскина» не скончыў-
ся нагружением парохода 13 ло-
тага. Ен прадаўжаўся ў рабоце ле-
дзянога лагера, у палатках аарапа-
наў, у паходах «Красна» і «Смо-
ленска», у вялікім развароце вы-
ратавальных работ, прапрыня-
тых урадавай камісіяй у асобе т.
Куйбышэва пры безупынай асабі-
стай увазе т. Сталіна. Наход
прадаўжаўся ў нагружанні ўсёй
краіны, у радасці, з якой мільяны
працоўных сустракаюць чэлюскін-
цаў.

Чым таўмачыцца гэты наш см,
які ахваціў усю краіну?
Чым таўмачыцца, што нас, чэ-
люскінцаў, так сардэчна і з такою
любобу сустракае наша радзіма?

Нехта гэтага растумачыць сен
сапалінасо. Нолга пават расту-
мачыць асауваннем. Не. Прычы-
ны тут куды глыбейшыя. У лагэ-
ры чэлюскінцаў і ў арганізацыі іх
выратавання краіна, як у фокусе
убачыла ўсё свае дасягненні, ве-
лізарны рост сваёй магутнасці і
тэхнікі, уздым творчай энергіі,
якая ажыццявіла першую палітэ-
ў і таксама пабедаюна выно-
вае другую.

На прыкладзе маленкай ільды
ні скажалець ўсё тое вялікае, што
накоплена краінай, усё тое, што
уарочана камуністычнай партыяй
пад кіраўніцтвам яе геніяльнага
правадыра т. Сталіна.

Мы жылі на ільдыне тымі-ж
мыслямі і тымі-ж настраіямі, як і
ўся краіна. Мы прывіталі тым-ж
методам работы і кіраўніцтва, якія
партыя праводзіла на ўсё фран-
тах гаспадаркі і культуры. Не да-
рам у першыя-ж мінуты пасля
нагружэння судна штурман Мар-
каў развірнуў выратавальны ім чыр-
воны сцяг советаў. Не дарам тут-
жа пасля пераклічні капітан Ва-
роніна, указваючы на гэты сцяг,
прапанаваў быць ўзорным совет

кім калектывам. Восі чаму нічога
няма дзёнага ў тым, што наша
работа ў лагэры разгарнулася на
тых-жа шляхах ударніцтва, спа-
борніцтва, свядомай дысцыпліны,
адзінаначалля, вылучэння талан-
таў, якія характарызуюць любы
завод або палітадэла ўсекі.

Прыклад чэлюскінцаў паказаў,
што метады советскай работы і ме-
тады партыйнага кіраўніцтва ўвай-
шлі ў плюц і кроў усёх працоў-
ных СССР. Яны сталі натуральны-
мі, абыякамі і роднымі. Белары-
ны творчыя сілы, вызваленыя ра-
бочоцкімі ў народных масах, знай-
шлі сваё выяўленне і ў нашым
лагэры і прывіталі і таму, што энэр-
гія не толькі насаблялася, а на-
адварот, у працесе работы, у пра-
цесе палітэня свайго жыцця і
сваёй арганізацыі людзі падніма-
ліся з кожным днём усё вышэй і
вышэй.

Пасля высадкі на лёд з асабі-
вай слаў зачула для нас слова
«радыма». З асабіва «глыбокай
увагай прадаўжалася пачатае на
карабл вывучэнне доклада т. Ста-
ліна. З асабівым даверэм група
вадзіла ўсе выклад асабі партый-
най арганізацыі, як выдучага ка-
лектыва. Асабіва выразае ўсё
адуці слаў і магутнасць СССР,
створанага пад кіраўніцтвам пар-
тыі.

Восі чаму ўсё былі аусім сна-
коўны і ўпэўнены, што советскі
ўрад нас выратуе. Восі чаму ўсё
аэспедыцыя даярала сваіму кі-
раўніцтву. Восі чаму кіраўнікі
аэспедыцыі былі ўпэўнены ў сваім
калектыве. Мы не рабілі ніякіх
панічных кроўкаў, накітагд непа-
ма паходу на бераг, які кончыў-
ся б ібедлаю для большасці. Мы
ведалі, што Советскі Саюз мае да-

волі магутную тэхніку, даволі сі-
лы, срэдаў, каб нас выратаваць.
Мы ведалі, што Советскі Саюз на-
раджае тысячамі і мільёнамі ге-
роў, такіх, як лётчыкі, якія ля-
целі на нас. Мы на далёкай ад-
легласці па маленых намёсах
кароткіх радзій адчувалі прыбой
грамадскага паўёму.

Мы спавіналі маглі чкааць.
Славоўна — гэта не значыць, па-
сіна. Не. Два месяцы ў лагэры
былі напоўнены барацьбой і ра-
ботай.

Толькі адуцяныя намаганні ве-
лізарнай работы, арганізуемай
для нашага выратавання на бера-
зе і наша ўласная штодзённая ра-
бота маглі абыспечыць поспех.
Прадавалі на ільду з выключным
энтузіязмам. Творчы уздым быў
настойлівы выліт, што пасля жы-
кай фізічнай работы на аэарадро-
ме ўсё члены аэспедыцыі ад ву-
чонага да будаўнічага работага
раваліся да вучобы, каб асымыць
тое больш глыбокае разуменне
вылікіх шляхоў нашай радзімы і
нашых абавязкаў перад ёю, якія
ўвалялі ў кожным з іх у гэты
супрэмаўны момант нашага жы-
цця.

Партыя і ўрад паслалі нас у
Арктыку, каб уключыць далёкую
Поўнач у агульнае сацыялістыч-
нае будаўніцтва, каб развіць тым
ведарыны аэканамічны магіч-
наскі Поўначы, якія капіталістыч-
ным краінам развіць не ўдалося.
Мы з тонарам выказалі гэта ад-
казнае даручэнне. Мы зноў пой-
дзем туды і даведзем задану да
канца. Мы таў-жа пойдем, як і
ўсё мільёны нашай краіны на
любую трудную справу.

Сёння ўсё чэлюскінцы вернуць-
ца. Мы самаёна з тымі, хто нас
чкаае ў аграмоай радасці, што
мы — прамадзіны Советскага Са-
юза, нашай дарогай, адзінай у
свецце радзімы.

ПРАЦОЎНЫМ СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСІ

ПРАЦОЎНЫМ СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСІ — НАША ПАЛІКАЕ БОЛЬ-
ШЭВІКІА ПРЫВІТАННЕ!
ТАВАРЫШЫ! НАДАЎНА ПРАЗ ВАШУ РЭСПУБЛІКУ ПРАЯ-
ДЖАЭ, ВАРОЧАЮЧЫСЯ У КРАІНУ СОВЕТАУ, НАШ ДАРАГІ НА-
ЧАЛЬНІК І КРАЎНІК, НАШ ДУЭР ОТТО ЮЛЬВІЧ ШМІДТ. ЕН
РАСКАЗВАУ ВАМ ПРА ТЫЯ ТРУДНАСІЯ, ЯКІЯ ПРЫШЛОСЬ ПЕ-
РАНОСІЦІ НАМ У ВАРЫШЭВЭ З АРКТЫЧНАЯ СТЫХІЯІ. ТРУДНАСІ-
ЦІ БЫЛІ ВЕЛІКІЯ ВІЯЦІА, А ДІАК, УСЕ НАПАДІ ЛЕДАВАЯ
СТЫХІА РАЗЫШЛІ АБ НЕПАХІСНІАУ ЖАЛЕЗНІАУ ВОІАУ НАШАГА
БОЛЬШЭВІКІА ЧАЛЭВІКА.

Мы прамадзілі і разам з намі ў нашай барацьбе прэ-
малі ўдзел і перамаглі ўсе працоўныя советскага са-
юза, усведамленне нязмернай сілы мільянаў баўсэды
па падтрыманні наш дух. Справа чэлюскінцаў і іх вы-
ратавання была магчыма толькі ў нашай краіне.
РАТАВАЎНІКАУ БЫЛА МАГЧЫМА ТОЛЬКІ У НАШАЯ КРАІНЕ.
ЯКОЮ К. УЕ НЕПЕРАМОЖНАА КОМУНІСТЫЧНАА ПАРТЫА І ЯЕ
СЛАУНЫ ПРАВАДЫР ТАВАРЫШ СТАЛІН.

Цяпер мы варачамся дадому, каб, адпачыўшы,
зноў ісці на штурм Арктыкі, каб уцгнуць яе ў агуль-
ны фронт сацыялістычнага будаўніцтва.
ТАВАРЫШЫ ПРАЦОЎНЫЯ СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСІ! ШЫРЭ!
РАЗМАХ ПЕРАРОБІ АСТАЛАА ПРАВІНЦІА У ІНДУСТРІАЛЬ-
НІАУ РЭСПУБЛІКАУ СЛЮА! МАШНІА КАЛЛЕКТЫВУ УДАРНІКАУ НО-
ВАГА ЖЫЦЦЯ! ПІШНІА АХОУВАЙЦЕ ЗАХОДНІАУ МЯЗУ СО-
ВЕЦКАГА СЛЮА!
НІАХА ЖЫВУЦ ПРАЦОЎНЫЯ СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСІ!
НІАХА ЖЫВУЦ КОМУНІСТЫЧНАА ПАРТЫА І ЯЕ ГЕНІАЛЬНЫ
ПРАВАДЫР ТАВАРЫШ СТАЛІН!
ПА ДАРУЧЭННІА ЧЭЛЮСКІНЦАУ: БАЕУСКІ, ХАРКЕВІЧ, ФА-
КІДАУ, МІРОНАУ, МОЛАХАУСКІ, ТІАЧ, ГУРВІЧ, НІА-
СЛАВІА, ІВАНОУ, СЕРГЕЕУ, ГЕЛБЕ,
СТАНЦЫА ВЕРАЧІАГІНА (ЭКСПРЭС ЧЭЛЮСКІНЦАУ).

МІХАСЬ ЛЫНЬКОУ СЛАВА РАДЗІМЕ, УЗРАСЦІАША ГЕРОЯУ

КОЛЬКІ МЕСЯЦАУ МЫ ЖЫЛІ З ЦВЕРДАА ЯЗМЛІ СВАЕЯ РАДЗІ-
ІМІ РАЗАМ — У ДУМКАХ, У НА-
ДЗЕАХ, У НАІЛЕПШЫХ ЧАЛЭВІКА-
ЧЫХ ПАЧУЦАХ І ПАЖАДАННІАХ.
АДЗЯЯЛІ НАС ІЛЬДЗІНЫ.
СУРОВАЯ АРКТЫКА СКАРЫЛА
СЯ ПЕРАД ІА АДАВАГА, ПЕРАД
ВОЛЯІ І ЭНЕРГІА НАШАЯ МУЖ-
НАЯ КРАІНЫ, ПАРАДЗІАША ГЕ-
РОЯУ. ЦЕПЛІНІА МІЛЬЯНАУ
СРЭАУ РАСТОПЛЕНЫ НЕПРЫ-
ТУПНЫ ІЛЬДЗІНЫ.
СЛАВА РАДЗІМЕ, УЗРАСЦІА-
ШАЯ ГЕРОЯУ!

Т. ДОМБАЛЬ
Віце-прэзідэнт Акадэміі навук БССР
ЗА ГОНАР РАДЗІМЫ!

Гераічна апажэ чэлюскінцаў і
выратаваўшы іх лётчыкаў, ба-
жэны аааанасці класу, які іх
выхавалі — ёсць лркі паказ бязме-
най сілы і магутнасці сусветнай
пралетарскай рэвалюцыі

Толькі ланікоа партыя, кіру-
емая правадыром сусветнага про-
летарыата тав. Сталіным, змогла
выхавалі такіх героў, якія ў ба-
рацьбе за справу, за гонар і славу
сваёй радзімы ўпсалі выключную
па сваёй сіле, неперааўраўненую на
сваёй адважнасці, арганізаваацыі
і гераізму старонку ў гісторыю
барацьбы рабочага класа за пед-
парадкаванне стыхійных сіл пры-

рочы ітарасам працоўнага чала-
векта.
Слава большэвіскай партыі і яе
правадыру таварышу Сталіну, вы-
хавалімы новы тып героў!
Слава советскай радзіме гэтых
героў!

Толькі ланікоа партыя, кіру-
емая правадыром сусветнага про-
летарыата тав. Сталіным, змогла
выхавалі такіх героў, якія ў ба-
рацьбе за справу, за гонар і славу
сваёй радзімы ўпсалі выключную
па сваёй сіле, неперааўраўненую на
сваёй адважнасці, арганізаваацыі
і гераізму старонку ў гісторыю
барацьбы рабочага класа за пед-
парадкаванне стыхійных сіл пры-

Толькі ланікоа партыя, кіру-
емая правадыром сусветнага про-
летарыата тав. Сталіным, змогла
выхавалі такіх героў, якія ў ба-
рацьбе за справу, за гонар і славу
сваёй радзімы ўпсалі выключную
па сваёй сіле, неперааўраўненую на
сваёй адважнасці, арганізаваацыі
і гераізму старонку ў гісторыю
барацьбы рабочага класа за пед-
парадкаванне стыхійных сіл пры-

ПЕРАМОЖЦАМ АРКТЫЧНАЯ СТЫХІА

АДКРЫЦЦЕ І АСВОЯВАННЕ НО-
ВЫХ ЗЕМЛІАУ І МЯСЦОВАСЦІАУ У
ЭКСПЛААТАТОРСКІХ ЦІАСАХ
ЗАУСЭДЫ ЦІАГІАЛА ЗА СЛЮАУ
НАВЕЛІТАЧЭННЕ ПЛААДПАРМАУ ЭК-
СПЛААТАЦЫА І ВІЗКІА З ПРА-
ЦОУАЧАА ЧАЛЭВІКА. НА ГЭТЫМ
ПАДЗЫВАЛІСЯ КУЧКА ПРАДВІ-
ЭМНАА, ПАВІАЧІВАУСЯ ПАРАВІ-
ТАСІА.
БОЛЬШЭВІКІ АСВОЯЮЦЬ НО-
ВЫЯ ЗЕМЛІ, АДКРЫВАЮЦЬ ІА
ДЛЯ СВАЕЯ НАНЧАТКОВАЯ МЭ-

НЫ: НАЗАУСЭДЫ ЗНІПЧЫЦЬ ЭК-
СПЛААТАЦЫА ЧАЛЭВІКА ЧАЛА-
ВЕКАМ. ЧЭЛЮСКІНЦЫ ЗРАБІЛІ
ПОДВІГ, ВАРТЫ ГЭТАЯ ВІАЦІА
БОЛЬШЭВІСКАЯ ЗАДАЧА ІА ГЕ-
РОІСТВА. НАРОДНІ З ІНШЫМІ
ПІМАТНІКАМІ БОЛЬШЭВІКІА
СПРАВАМІ УВАЯЛІА У ВІАЦІА
СПРАВА АГУЛЬНАЧАЛЭВІКА.
ВОСІ ЧАМУ ТАК ПАКУТНА ЧА-
КАЛАСЯ ТАЯ ХВІЛІНА, КАЛІ
АПОШНІА ЧЭЛЮСКІНЦЫ СТЫПНІ
ПА ЯЗМЛЮ.

С. МІХОУЛЭ
ВАСЛУЖАНЫ АРТЫСТ РЭСПУБЛІКІ

ІХ МУЖНАСЦЬ БУДЗЕ УСЛАУЛЕНА ВЯКАМІ

Багатыры баяннага і гераічнага
апаса магл-б ім павязарэспіцы. Ні
азам з іх не мог-бы пахваляцца
тымі новымі гераічымі акасіямі,
якія паказалі чэлюскінцы. То не
быў подвІг адзінак, то не быў акт
ідывідуальнага самаахвараванія.
Сце адна воля чэлюскінцаў, сям
крылатых, адважных воль героў
і сце шэсцьдзесят мільёнаў на-
сё аб'ааааааа ў адзін сабраны
кудак адзінай воля, адзінай мэтай-
кнэнасці, адзінай сілы. Гэта жа-

рылася таму, што тварочы іх
подвІг з аўдэацыя пераможца про-
летарыат і сце партыя.
Мы шчаслівы за саміх сабе, мы
шчаслівы свядомасцю магутнай
творчай сілы нашага Саюза, нашай
бацькаўшчыны.

Ніхал жыццў мужныя чэлю-
скінцы, фантастычна смеяны, бяз-
кучына прыкатыны героі-лётчыкі!
Ніхал сөөціца лркі і сраі-
чнае пампы аб адзінай лркі чэ-
люскінскай апаіе — комсамольцу
Marisepity.

АКАД. МАТУЛАІДІС ВЫ ЗДЗІВІЛІ УВЕСЬ СВЕТ

Да вялікіх спраў, да вялікіх пе-
рам, заваяваных нашай краінай
пад кіраўніцтвам нашай большэ-
віскай партыі з не прадварыўшы
таварышам Сталіным на чале, вы,
чэлюскінцы, дадалі свой вялікі
подвІг у справе нававовага да-
сааанія і асавааа Арктыкі.
Вы здзівілі увесць свет, на пра-
аніа большэвіскаю стойкасцю.

Мужнасць у барацьбе з прозыям,
сваімі паўночнай прыродай.
Ваш прыклад натхняе нас, каб
тамаааа музика, па-большэвіска
эмаааааа за выкаланне ааааа, ус-
ааааааа на нас нашай партыя

МІХАСЬ ЛЫНЬКОУ
СЛАВА РАДЗІМЕ,
УЗРАСЦІАША ГЕРОЯУ

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНИЦТВА ПАМІЖ БССР І ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦЮ

(на 15 чэрвеня 1934 г.)

	БССР (у проц.)	Зах. вобл. (у проц.)
Праполата ільну	100	54,1
Праполата зернавых	100	48,3
Узята жаліны	54,9	30,3
Узята папару	61,8	72,4
Скошана сена	7	1,9

ХОД ПРАПОЛКІ, УЗДЫМУ ПАПАРАУ І ЦАЛІНЫ І СЕНАУБОРКІ ПА БССР НА 15 ЧЭРВЕНЯ 1934 ГОДА

Раёны	Праполата ў проц. (ільну)	Узята ў проц. Папару жаліны	Скошана сена
1. Барысаўскі	100,0	100,6	118,4
2. Аршанскі	100,0	100,0	89,3
3. Менскі	100,0	100,0	86,9
4. Логойскі	100,0	100,0	103,1
5. Прапойскі	100,0	100,0	85,8
6. Магілёўскі	100,0	100,0	98,5
7. Чэрнышкаўскі	100,0	100,0	81,7
8. Сенненскі	100,0	100,0	74,4
9. Сіроцінскі	100,0	100,0	88
10. Бешанковіцкі	100,0	100,0	81,7
11. Буда-Кашэўскі	100,0	99,4	98,4
12. Бягомльскі	100,0	100,0	93,4
13. Любанскі	100,0	100,0	84,8
14. Тураўскі	100,0	100,0	83,3
15. Лоеўскі	98,5	81,9	72,5
16. Дзяржынскі	96,1	80,9	69,1
17. Глускі	92,8	100,0	69,0
18. Пстрыкаўскі	95,4	95,2	68,2
19. Асвейскі	95,0	100,0	67,0
20. Лельчыцкі	100,0	80,8	66,5
21. Шклоўскі	90,9	79,9	65,6
22. Бялыніцкі	100,0	100,0	64,9
23. Веткаўскі	91,0	100,0	64,2
24. Слуцкі	100,0	100,0	63,7
25. Быхаўскі	97,7	100,0	62,6
26. Чырвоная Слабода	100,0	100,0	61,5
27. Клімавіцкі	100,0	95,4	59,8
28. Бабынінскі	100,0	100,0	59,1
29. Парыцкі	95,3	100,0	58,3
30. Жлобінскі	100,0	100,0	56,1
31. Ратонскі	100,0	91,2	56,0
32. Рагачоўскі	100,0	100,0	55,0
33. Купіцкі	100,0	100,0	54,4
34. Жураўскі	100,0	100,0	53,7
35. Уздзінскі	100,0	100,0	53,2
36. Чачэрскі	100,0	100,0	53,1
37. Старадарожскі	100,0	100,0	52,1
38. Хойніцкі	84,9	102,2	51,3
39. Чырвонопольскі	100,0	100,0	48,5
40. Палацкі	100,0	100,0	49,7
41. Пешчаныскі	90,1	100,0	48,1
42. Чавускі	100,0	100,0	47,0
43. Уваравіцкі	100,0	100,0	46,9
44. Віцебскі	100,0	98,1	46,3
45. Лёўненскі	100,0	100,0	44,9
46. Тарахавіцкі	89,0	100,0	44,2
47. Пысанскі	100,0	100,0	44,1
48. Кемарынскі	95,6	86,9	44,0
49. Гомельскі	100,0	100,0	43,2
50. Смалевіцкі	99,3	100,0	42,9
51. Ельскі	100,0	100,0	40,6
52. Рэчыцкі	92,1	100,0	40,7
53. Талачынскі	100,0	71,8	24,2
54. Мясіслаўскі	100,0	81,2	42,8
55. Мазырскі	95,1	100,0	42,5
56. Барысавскі	100,0	100,0	42,3
57. Клічаўскі	100,0	100,0	40,1
58. Гародзьскі	100,0	100,0	39,5
59. Касцюковіцкі	100,0	100,0	38,9
60. Заслаўскі	100,0	100,0	37,5
61. Дубровенскі	100,0	100,0	37,5
62. Старобінскі	100,0	100,0	35,4
63. Чашніцкі	100,0	82,4	34,3
64. Кармянскі	100,0	90,7	33,8
65. Ушацкі	100,0	99,5	33,1
66. Жыткавіцкі	99,1	100,0	33,1
67. Лепельскі	100,0	100,0	30,3
68. Брагінскі	98,5	89,3	27,3
69. Капыльскі	100,0	100,0	24,3
70. Чэрвеньскі	98,6	100,0	21,1
71. Крычаўскі	81,6	100,0	36,5
72. Горацкі	100,0	97,0	39,1
73. Нараўлянскі	85,3	82,1	42,3
74. Асіповіцкі	91,0	100,0	8,3
75. Пухавіцкі	100,0	85,3	49,0

ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СПАБОРНИЦТВУ З ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦЮ

Пераходны сцяг ЦК і СНК па ЗВРНАВОЙ зоне пакінуць за БАРЫСАЎСКІМ раёнам.

Кандыдатамі на атрыманне пераходнага сцяга залічыць МЕНСКІ раён (узята папару 89,3 проц., жаліны 89,8, скошана сена 5,3); АРШАНСКІ (узята папару 89,3 проц., жаліны 89,8, скошана сена 5,3); МАГІЛЕЎСКІ (узята папару 81,7 проц., жаліны 100, скошана сена 13,6); ПРАПОЙСКІ (узята папару 85,8 проц., жаліны 70,6, скошана сена 2,6).

Кандыдатамі на атрыманне пераходнага сцяга залічыць МЕНСКІ раён (узята папару 89,3 проц., жаліны 89,8, скошана сена 5,3); АРШАНСКІ (узята папару 89,3 проц., жаліны 89,8, скошана сена 5,3); МАГІЛЕЎСКІ (узята папару 81,7 проц., жаліны 100, скошана сена 13,6); ПРАПОЙСКІ (узята папару 85,8 проц., жаліны 70,6, скошана сена 2,6).

Кандыдатамі на атрыманне пераходнага сцяга залічыць МЕНСКІ раён (узята папару 89,3 проц., жаліны 89,8, скошана сена 5,3); АРШАНСКІ (узята папару 89,3 проц., жаліны 89,8, скошана сена 5,3); МАГІЛЕЎСКІ (узята папару 81,7 проц., жаліны 100, скошана сена 13,6); ПРАПОЙСКІ (узята папару 85,8 проц., жаліны 70,6, скошана сена 2,6).

"ЛЯВАЦКІЯ" АГЕНТЫ КУЛАКА

ЗМЯШЧАЕМЫ НИЖэй МАТЭРЫЯЛ ГАВОРЫТЬ АБ ВЫКЛЮЧНЫХ АГІДНАСЦЯХ, ЯКІЯ МАЮЦЬ МЕСЦА ПА РАДУ СЕЛЬСОВЕТАУ РЭЧЫЦКАГА РАЕНА. БУСЛОВЫ—ГЭТА "ЛЯВАЦКІЯ" АГЕНТЫ КУЛАКА. ДЗЕЯННІ БУСЛОВЫХ—ГЭТА ДЗЕЯННІ НАШЫХ ВОРАГАУ. ТЫМ БОЛЬШ НЕДАПУШЧАЛЬНА З'ЯВЛЯЮЦА ГІТЛА-ЛІБЕРАЛЬНАЯ ПАЗІЦЫЯ, ЗАНЯТА РЭЧЫЦКІМІ РАЕННЫМІ АРГАНІЗАЦЫЯМІ, У ПРЫВІТАНСКІ, СТАРШЫНЕ РВК ТАВ. САУКОЎМ.

РЭДАКЦЫЯ СА ЗДАВЛЕННЕМ АДЗНАЧАЕ, ШТО ПРАКРАТУРА РЭСПУБЛІКІ, АТРЫМАУШЫ МАТЭРЫЯЛ "ЗВЯЗДЫ" АБ РЭЧЫЦКАЙ СПРАВЕ, НЕАДКЛАДНА ПАСЛАЛА У РЭЧЫЦУ ПРАКУРАРА І СЛЕДЧАГА ДЛЯ РАССЛЕДВАННЯ УСІХ ЗЛАЧЫННЫХ ДЗЕЯННЯУ "ЛЯВАЦКІХ АГЕНТАУ КУЛАКА.

(ПІСЬМО ВУЧНЯУ СЯМІГОДКІ)

У гэтай дзень расправа Буслава актыва дамагалі яго тамесні. Ніку. Ніку называўся да чаго сельсавета Мікалаеву вышлі яго на двор, навадзі на зямлю і можа збіць.

У гэты вечар аказаліся Буслаў і Ніку збіць з членаў сельсавета.

Характэрна дэталі: на пасяджэнні праймаў сельсавета прыехалі член урадавага Рэчыцкага РК і РВК Пенароўскі, які моцна наглядзеў за гэтымі варварскімі ўчынкамі Буслава і Ніку.

ПРАКРАТУРА РЭСПУБЛІКІ

Пасля гэтага апазматнага вечара Буслаў і Ніку такія ўчынкі сталі паўтараць дарэгі часта. Улюбленым метадом іх "работы" сталі начныя налеты. Ночныя лётчы ўрываўся ў сялянскія хаты, будзілі жыхароў і пачыналі праверка вымярэнне розных аб'ектаў перад дзяржавай. Божны такі налет не абходзіўся без пабудоў.

ТАК ПачАЛАСЯ «ДЗЕЯНІСЦ» БУСЛАВА І КУЛАКА

Пасля гэтага апазматнага вечара Буслаў і Ніку такія ўчынкі сталі паўтараць дарэгі часта. Улюбленым метадом іх "работы" сталі начныя налеты. Ночныя лётчы ўрываўся ў сялянскія хаты, будзілі жыхароў і пачыналі праверка вымярэнне розных аб'ектаў перад дзяржавай. Божны такі налет не абходзіўся без пабудоў.

ПРАКРАТУРА РЭСПУБЛІКІ

Пасля гэтага апазматнага вечара Буслаў і Ніку такія ўчынкі сталі паўтараць дарэгі часта. Улюбленым метадом іх "работы" сталі начныя налеты. Ночныя лётчы ўрываўся ў сялянскія хаты, будзілі жыхароў і пачыналі праверка вымярэнне розных аб'ектаў перад дзяржавай. Божны такі налет не абходзіўся без пабудоў.

ЧЫРВОНАЯ ДОШКА

За паспяховае правядзенне чарговых мерапрыемстваў па барацьбе за ўраджай пастановай Цэнтральнай камісіі па спаборніцтву з Заходняй вобласцю заносзяцца на чырвоную дошку наступныя раёны:

БАРЫСАЎСКІ (сакратар РК Чарышоў, старшыня РВК Баранчык);

МЕНСКІ (сакратар гаркома т. Рыскін, старшыня горсовета т. Жуковіч);

МАГІЛЕЎСКІ (сакратар гаркома т. Рэвіскі, старшыня райвыканкома Пущанка);

ЧЭРНЫШАЎСКІ (сакратар райкома Кач, старшыня райвыканкома Рагайко);

ПРАПОЙСКІ (сакратар РК Кавалёў, старшыня РВК Чорнабродаў);

СЕННЕНСКІ (нам. сакратара РК Каўзунова, старшыня РВК Качук);

СІРОЦІНСКІ (сакратар РК Ляхаў, старшыня РВК Барсукевіч);

БЕШАНКОВІЦКІ (сакратар РК Каждан, старшыня РВК Грышчанка).

КАЛГАС "ПЕРШАЯ КОННАЯ" СКОНЧЫУ СЕНАУБОРКУ

Калгас «Першая конная армія» заняў уборку натуральнага сенажаці на плошчы 45 гектараў і пачаў наладжваць адрываў. Уборку сенажаці мы правялі да пачатку палова дзён. Пры правядзенні інспекцыйнай якасці ўстаноўлена, што сенауборка праведзена добра.

На гэтым мы ні на хвіліну не спыніліся і з яшчэ большым энтузіязмам будзем змагацца да канца за большае значэнне другога тэра сельска-гаспадарчых работ.

Старшыня калгаса НАГОРНІ Партгор ПАЛОНСКІ. Брыгадзіры: ШАБАН, КАЗАН, МАЛАШЭВІЧ.

У РАЙОНАХ ГЭТА "ЛЯВАЦКІЯ" АГЕНТЫ КУЛАКА

У гэтай дзень расправа Буслава актыва дамагалі яго тамесні. Ніку. Ніку называўся да чаго сельсавета Мікалаеву вышлі яго на двор, навадзі на зямлю і можа збіць.

ПРАКРАТУРА РЭСПУБЛІКІ

Пасля гэтага апазматнага вечара Буслаў і Ніку такія ўчынкі сталі паўтараць дарэгі часта. Улюбленым метадом іх "работы" сталі начныя налеты. Ночныя лётчы ўрываўся ў сялянскія хаты, будзілі жыхароў і пачыналі праверка вымярэнне розных аб'ектаў перад дзяржавай. Божны такі налет не абходзіўся без пабудоў.

ЧОРНАЯ ДОШКА

За ганебныя з'яві чарговых мерапрыемстваў па барацьбе за ўраджай заносзяцца на чорную дошку наступныя раёны:

КРЫЧАЎСКІ (старшыня РВК Зябікін);

ГОРАЦКІ (сакратар РК Вільчак, старшыня РВК Лябаняў);

ПУХАВІЦКІ (сакратар РК Свараход, старшыня РВК Алей);

НАРАЎЛЯНСКІ (сакратар РК Казачонак, старшыня РВК Зябікін);

АСІПОВІЦКІ (сакратар РК Новікаў, старшыня РВК Млякоў).

КАЛГАС "ПЕРШАЯ КОННАЯ" СКОНЧЫУ СЕНАУБОРКУ

Калгас «Першая конная армія» заняў уборку натуральнага сенажаці на плошчы 45 гектараў і пачаў наладжваць адрываў. Уборку сенажаці мы правялі да пачатку палова дзён. Пры правядзенні інспекцыйнай якасці ўстаноўлена, што сенауборка праведзена добра.

Старшыня калгаса НАГОРНІ Партгор ПАЛОНСКІ. Брыгадзіры: ШАБАН, КАЗАН, МАЛАШЭВІЧ.

ГАПОНЕНКА В., МІХАЙЛКА В., ГАЛАВАЧ, ПІГУДЕУСКІ.

РЭЧЫЦА. (Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды».) Факты, указаныя ў допісе з Рэчыцкага сельсавета, пры правядзенні на месцы поўнаю паверліва.

ПРАКРАТУРА РЭСПУБЛІКІ

Пасля гэтага апазматнага вечара Буслаў і Ніку такія ўчынкі сталі паўтараць дарэгі часта. Улюбленым метадом іх "работы" сталі начныя налеты. Ночныя лётчы ўрываўся ў сялянскія хаты, будзілі жыхароў і пачыналі праверка вымярэнне розных аб'ектаў перад дзяржавай. Божны такі налет не абходзіўся без пабудоў.

У БРЫГАДЗЕ КАСЦОУ ВЫЛУЧАНА... ЗВ'ЯНО РЫБАЛОВАУ

Гэтая «Падскалая праўда» прынесла рад фактаў, якія пацвярджаюць, што там, дзе жылі людзі і дробна-группавыя асобныя, там пачаў сапраўды брацца за свечасваю ўборку сена.

У калгасе «Чырвоны герой», Гомельскага раёна, пры касце сенажаці на 18 чалавек кожны касец у сярэднім пачаў на 0,35 гектара, а пры індывідуальнай з'яўляюцца ў калгасе «Піонер» кожны касец скопваў на 0,50 гектара.

У калгасе імя Калініна, Чырвоноўскага сельсавета, пры індывідуальнай адрываў касцы скопвалі на 0,43 — 0,44 гектара. Не вераўць і работу на касцы. У тым жа калгасе «Чырвоны герой» касцы падкалі абмежаваны ўраджай на 3-4 метры. А ў калгасе, дзе ўведзена індывідуальна адрываў, такіх выпадкаў не было.

Цікавыя факты аб гэтым жа ўраджай і гэтага «Чырвоны Палачына».

За 10 кіламетраў ад калгаснага сенажаці, пааблаваці раці Палаты, раскопваліся Абалеўска дзці. На адрыве сенажаці кожны касец імя Сталіна, а на другім — калгас «Другая большыякая вясня». Калгас імя Сталіна пачаў касць на 12 чалавек.

СЕННЯ АДКРЫВАЕЦА ЗЛЁТ 100 ЛЕПШЫХ БРЫГАДЗІРАЎ ПРЫВІТАННЕ ЛЕПШЫМ КАЛГАСНЫМ БРЫГАДЗІРАМ БССР

ЖНЯР'Ы—МОЦНАГА КАНЯ

Рыхтуючыся да ўборкі, мая брыгада ў першую чаргу выканала такія абавязкі перад дзяржавай: вырвала 50 руб. метраў і вывезла 100 куб. метраў дроў. На будаўніцтва дарог таксама аддалі паловаў 168 копейкаў.

Ціпер кожны адначынаюць, хоць, казалі на праўдзе, яны і без адпачынку могуць скопваць да Мясіслаўскага сельсавета, улічваючы вышэй сярэднім.

Чаму яны коны, перавярнуўшы горы зямлі, перавезлі тысячы будоў грузаў, такіх моцных? Вось што выказаў мя на кожнага каця завалі пашпарт, кожнага каця замярвалі за калгаснікам на 7 год, гэта значыць на ўвесь перыяд 7-польлага сенажарота. Абязлічкі дабілі да смерці.

Мойны коны. На іх будзем працаваць жывірамі. Дзве жывіры па 36 гектараў, 12 касцоў, па норме 0,35 гект. у дзень на чалавека, скопваць за 12 дзён 48 гектараў, усёго—84 гектара. На перавыкананне норм застаецца 9 гектараў, можа крыху і маля.

Азімых у брыгадзе 45 гектараў, у тым ліку жыта—37 гектараў, шматлікіх—8 гектараў. Плавашанне такіх: дзве жывіры ў дзень з'яўляюць не менш 6 гектараў, з'яўляюць, пачэраю 7,5 дзён. За ўборку за 12 дзён. А ў касцы

КАЛГАС "ПЕРШАЯ КОННАЯ" СКОНЧЫУ СЕНАУБОРКУ

Калгас «Першая конная армія» заняў уборку натуральнага сенажаці на плошчы 45 гектараў і пачаў наладжваць адрываў. Уборку сенажаці мы правялі да пачатку палова дзён. Пры правядзенні інспекцыйнай якасці ўстаноўлена, што сенауборка праведзена добра.

Старшыня калгаса НАГОРНІ Партгор ПАЛОНСКІ. Брыгадзіры: ШАБАН, КАЗАН, МАЛАШЭВІЧ.

КАЛГАС "ПЕРШАЯ КОННАЯ" СКОНЧЫУ СЕНАУБОРКУ

Калгас «Першая конная армія» заняў уборку натуральнага сенажаці на плошчы 45 гектараў і пачаў наладжваць адрываў. Уборку сенажаці мы правялі да пачатку палова дзён. Пры правядзенні інспекцыйнай якасці ўстаноўлена, што сенауборка праведзена добра.

Старшыня калгаса НАГОРНІ Партгор ПАЛОНСКІ. Брыгадзіры: ШАБАН, КАЗАН, МАЛАШЭВІЧ.

САБАЛЕНКА ВОСП.

Брыгадзір калгаса ІМЯ ЛЕ-КЕРТА. Палачына раёна.



най вышэй снапы, гэта значыць—12 чалавек. Тут могуць быць і старэйшыя жанчыны.

Разам з жыгем пасявае каля 9 гектараў раўнага ільну (усёго 25 гектараў). На церабленне пера-класаюцца 7 маладзёных жанчынаў і 8 жанчын выходзіць на церабленне ільну з гародні брыгады, усёго—15 чалавек. Яны, па норме 0,11 гектара на чалавека ў дзень, 9 гектараў ільну могуць выдэрабляць збожжа за 6 дзён.

Заканчваюцца ўборка жыта, паставіны жанчыны перакласаюцца на церабленне паловаў ільну—16 гектараў. Будзе дэрабляць 27 жанчын, яны выдэрабляць не менш 3 гектараў у дзень, гэта значыць асноўная маса ільну будзе ўбрана за 5 паловаў—6 дзён.

На маладзёбы жыгце думаем выдэрабляць два дні. На скараланды маладзёбы МТС за два дні абмалочыць не менш 1500 будоў жыгце. У першыя два дні разлічымся з дзяржавы на паставіны азімых.

І яшчэ жаўтага. Ураджай ахоўваем пільна. Набудамлі вышчу. Дзеці аб'ячкі, да кожнага ўчастка прымацаваны член праўдзяны. Ён з'явіцца не дамо ўкрасці будаку, гулятай і збожжа.

КАЛІНАВІЧЫ, 19. Майй брыгады

тэра тэра ўборка 40 гектараў жыта, 11,5 гект. аўса, 7,5 гект. пшаніцы, 12,5 гект. кроўкі і 4,5 гект. проса, усёго 76 гектараў азімых. На ўчастках майй брыгады трактарыя і конная жывіры сажыць каля 16 гектараў жыта, а далей ік? Дні тако, каб жаць сярнямі астаўні 24 гектары жыта, аўса, пшаніцы, проса, усёго 48 гектараў, тэра не менш 320 жыва-дзён, іпаші кажуць, 19 майй жней пры самай напружанай работе дзёў справіцца жаць астаўніе толькі за 17 дзён, а я хачу ўсё ўбараць за 11-12 дзён.

Тут павінна адгараць сваю ролю каса. Партыя патрабуе ўбраць ураджай у вясковыя селадзі, працяжыць уборку спецыяльна прыста-эванымі касамі. Вось і намочы і ўраджай 24 гектары аўса і грэчкі касцаў уборачнымі касамі.

Дні тако, каб работа ішла чотка, на ўборцы касамі арганізацыйна 3 камінаваныя званні — 2 зячкі ў складзе з 3 касцоў і 6 жанчын і адно званне — 2 касцы і 4 жанчыны. Дзве жанчыны стараўці будуць круціць перавасы і будзе працаваць адно зьяно жней. З'яўляюцца будзем прымаць мек-карупаў і індывідуальную зьяўляючы.

Брыгадзір дзювоў брыгады калгаса «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА», Даманавіцка МТС, улюблені ўсебеларускага зьята лепшых брыгадзіраў.

РОСТ ПАУСТАННЯ У МАНЧЖУРЫ

ПАНХАЙ, 18 червня (БЕЛТА). Китайська преса прадурако повідомляє, що росія паустанця руху у Манчжурії.

Над командантем Тен-Тянь-мея у районі Аньдун (недалеко від Барейської границі) знаходилося 30 тис. узорних паустанців, які зробили ряд пасивних нападі на японські війська, бази і штаб-квартири.

САМАЛЕТ БАБУШКІНА

Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта

СТАНЦЫЯ ТЮМЕНЬ, экспрэс з чэлюскінцаў. Десяры Юфанаў, Голубс і Кудраўцаў зрабілі шпуркі, у размах шасі самалёта самі.

— Не, — хуцня вараўфаю з аэрадрома Бабушкіна, — матор не прышо.

Калі паліграфічная частка ступа справілася з лэтам дэкаганга пола, на спаруджэнні быў адпраўлены розны каманда штурмана Маршава.

Праз дзе гадзіны паўторотны цяжар «шаўрушкі» трымаў на быў падвезен да аэрадрома і заставіў сяміцца месяца ля самага краю.

Жорстка мароз. Тэрмометр метражэга Номаса ўпарта стаіў на рэзультат 36 градусаў.

Усе спробы пусціць матор былі дарэмны. Авіябрыгада выбівалася з сіл.

ВАЯУНІЧЫ ФАШЫЗМ

БЕРЛІН, 18 чэрвеня (Інфармацыя «Правды»). На італьянцы ў Германіі звычайна паважаюцца параді і дэманстрацыі штурмовых атрадаў і гітлераўскай моладзі.

Нацыянал-соцыялістыкую Германія неавідзіць увесь свет. Мы гэта ведаем, але гаворым: «Няхай неавідзіць». Чым больш жаку мы будзем унушаць ворагам, тым лепш.

ЯК Я ВЫВЕЗ 39 ЧЭЛЮСКІНЦАУ

Станцыя Веражычэна, экспрэс чэлюскінцаў (спецыяльнага «ЗВЯЗДЫ»). Пры вывазчы чэлюскінцаў з лагера Шыдта я працаваў на машыне тыпу «Р-5» з маторам у 600 сіл.

Красавіка я ўзяў толькі трох чалавек. Але гэта было вельмі мала. Тады прышла мне ў галаву мысь выкарыстаць парашутныя бочкі самалёта, якія знаходзіцца пад ніжняй толькі плоскасцю.

Бавяў. Падырхталі бочкі для перавозкі пасажыраў, з боку зрабілі невялічкую адтуліну для доступу павятра.

Мы падаспелі ў момант, калі закончыўшыся за горадам вучанне штурмавікі з ражамі і скакатымі парадным прэскам маршам уваходзілі ў сад і размяшчаліся вакол трыбуны.

У хуткім часе пачаўся мітынг. Спачатку прыбыўшыя віталі прадаўцаў рэагана кіраўніцтва, а затым з вялікаю прамаваю выступілі загадчык аддзела прапаганды Шмагендорфскага раёна Шульц-Векзунген.

«Мы, — зачыў ён, — шадзім на лодзі ўсё ад маладо да вялікага. Увесь народ павінен прымаць удзел у барацьбе з ворагамі. Германія ажужана калёндар варожых дзяржаў. Нам навазючаю ваіны, мы павіны быць да яе гатовы.

АНТЫФАШЫСЦКІЯ МІТЫНГІ У АНГЛІ

ЛОНДАН, 17 чэрвеня (БЕЛТА). У Гай-шарку адбылася антыфашысцкая дэманстрацыя. Ад імя КОМПАРТЫ выступіў КЕМБЕЛЛ, які заклімаў да стварэння адзінага фронту барацьбы з фашызмам пад лозунгамі: «Патрабуем закрыцця фашысцкіх арганізацый і забароны нашэння фашысцкай формы.

Мітынгу выступілі таксама рабочыя, равенны ў часе фашысцкага мітынга ў «Олімп-хола». У радзе гарадоў Англіі мелі месца антыфашысцкія выступленні рабочых.

ВЫ ЗАВАГВАЛІ НАШУ ЛЮБОВ

ГЕРОЯМ СОВЕЦКАГА СОЮЗА, БЯСТРАШНЫМ БАРАЦЬБАЙТАМ ЗА АУЛАДАННЕ ПОУНАЧУ—ЧЭЛЮСКІНЦАМ — ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЕ ПРЫВІТАННЕ.

МЫ ГАНАРЫМСЯ СЛАВНЫМІ ЧЫРВОННЫМІ ЛЕТЧЫКАМІ, ЯКІЯ ЗДОЛІЛІ ТАК БЛІСКУЧА ВЫНАКАЎ ЗАДАНЕ ПАРТЫІ І УРАДА. ІАБ ВЯРНУЦЬ КРАІНЕ СОВЕТАУ ЭКСПЕДЫЦЫЮ ШІМДА.

БАЯВЫ РОТ ФРОНТ ГЕРОЯМ!

З вялікім хваляваннем самцімі мы за гераічнай барацьбой са стыхійнага бестрашных чэлюскінцаў і адважных лётчыкаў—герояў савецкай краіны.

КАНЦЭНТРАЦЫОННЫЯ ЛАГЕРЫ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 18 чэрвеня (БЕЛТА). Польшкае тэлеграфнае агенства паведамляе, што ашублікован дэкрэт прэзідэнта польскай рэспублікі аб стварэнні ў Польшчы канцэнтрацыйных лагераў.

Усе партыйныя памішканы нацыянал-радыкальных арганізацый у Варшаве і правінцыі ашчэтаным. У правінцыі арыштавана вялікая колькасць членаў фашысцкіх арганізацый, якія спрабавалі справіаваць рад выступленняў.

ВЛ. КУМЕЛЬСКІ

ЗАСЛУЖАНЫ АРТЫСТ РЭСПУБЛІКІ У ВОБРАЗАХ МАСТАЦТВА

Я хачу-бы ўсё сваё майстэрства, натхненне і сілы аздаць на стварэнне хоць-бы аднаго вобраза, які-б набліжаўся да гераізма чэлюскінцаў.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Сёння, 20 чэрвеня, у 8 гадзін вечара ў памяшканні Дома партыі (ва вялікай зале) адбудзецца для партыйнага і савецкага актыва дэклад наменінае дырэктара камандзіі — т. ПАШУКАНІСА на тэму: «Рэканструкцыя дзяржаўнага апарата і барацьба з бюракратызмам».

НАПАД КІТАЙСКИХ ПІРАТАУ НА АНГЛІЙСКИ ПАРАХОД

ЛОНДАН, 19 чэрвеня (БЕЛТА). Паводле паведамлення друку, кітайскія піраты ўчора нападлі на англійскі параход «ШУНЬЯНЬ», які накіроўваўся ў Чыфу з Дасу (каля Цанціна). Піраты знаходзілі на судне над выкладан пасажыраў і зрабілі напад, калі параход знаходзіўся каля вусяі ракі Жоўтай.

Адзін пасажыра-японца і 30 пасажыраў кітайцаў. Два англійскія мінагонцы былі паліты ў Вэй-Хай-Вэй ў пагоню за піратамі. У пошуках піратаў, мажым, прымуць удзел таксама гідропланісты з авіяноса «Ір». Два амерыканскія ваенныя судны таксама вышлі з Чыфу.

БІРЭІДЖАНУ ПАТЭРЭБНЫЯ УРАЧЫ

УВАГА ЛАБАРАТОРЫІ, ЗАВОДАУ І ФАБРЫК

БІРЭІДЖАНУ ПАТЭРЭБНЫЯ УРАЧЫ

УВАГА ЛАБАРАТОРЫІ, ЗАВОДАУ І ФАБРЫК

КАНЦЭНТРАЦЫОННЫЯ ЛАГЕРЫ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 18 чэрвеня (БЕЛТА). У інфармацыйных колах паведамляюць, што савет міністраў абмар-ціравалі паўстанцаў у Манчжуріі.

Усе партыйныя памішканы нацыянал-радыкальных арганізацый у Варшаве і правінцыі ашчэтаным. У правінцыі арыштавана вялікая колькасць членаў фашысцкіх арганізацый, якія спрабавалі справіаваць рад выступленняў.

БЕЛДЗЯРЖКІНО ПАТЭРЭБНЫЯ

БЕЛДЗЯРЖКІНО ПАТЭРЭБНЫЯ

БЕЛДЗЯРЖКІНО ПАТЭРЭБНЫЯ

БЕЛДЗЯРЖКІНО ПАТЭРЭБНЫЯ

ПІСЬМО г. В. БУЛЛІТТА тав. М. М. ЛІТВІНАВУ

Народны камісар па замежных справах т. М. М. ЛІТВІНАВУ атрымаў 19 г. м. ад пасапа ЗША у Маскве г. В. БУЛЛІТА наступнае пісьмо:

Удзяльнаму вопысці. Іх нескрупулёзнаму мугінась выклікала захваленне ўсёго сьвета. Амерыканскі народ дадучыцца да паучэння пароды Савецкага Саюза, адважым на дэкажэ готым доблесным мужыкам, значымым і дзіткам, адвага і ўменне якіх зрабілі магчымым іх шчаслівы апарат.

ПА ССССР

АЭРАКЛУБ У ГОМЕЛІ

У Гомелі адрываецца аэраклуб. Старшыня арганізацыі клуба выбран старшынля гарадскога савета тав. Нарачоў. Для аэраклуба аддзелена спецыяльная памяшканне ў цэнтры горада.

УСЕСАЮЗНАЯ ЗАПАЛКАВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

БАРЫСАЎ. 19 чэрвеня (Бар «Звязда»). Адрымаўся ўсеаюзная канферэнцыя прадаўцаў і выкладчыкаў прамысловасці па п'ятым падырхтоўкі кадраў. Загадчык аддзела кадраў «Лавішчырама» МІНІЧ зрабіў дэклад аб станаўленні і перабудове сістэмы падрыхтоўкі кадраў запалкавай прамысловасці. Будзе таксама засадука дэклад аб тэхнічнай вучобе сярня рабочых.

АКАДЭМІЧНАЕ ВІДААННЕ ТВОРАУ ЯКІ КУПАЛЫ І ЯКУБА КОЛАСА

Інстытут літаратуры і мастацтва Беларускай акадэміі навукаў пачаў падырхтоўчыю работу да выпуску акадэмічнага выдання твораў народных паэтаў рэспублікі Які Купалы і Якуба Коласа.

НАВІНЫ ТЭАТРА І КІНО

Днямі ў Менск прыязджае ЛЕ-ТАКІС ДЗЯРЖАНЫЯ МАС-ТАКІ ЦЫГАНСКІ АНСАМБЛЬ ў складзе 25 артыстаў. У праграму канцэртаў, якія будуць даць у летнім тэатры 6, сада «Профінтэр», уваходзіць паказ гістарычнага рэвізіі народнай творчасці цыган. Певіні і плясы, якія будуць прадэман-страваны ансамблем, правядуны Акадэміяй мазуі ССССР як і вялікаа-хораграфічнага боку, так і з боку літаратурна-эпіграфічнага.

161.000 КУРАНЯТ ДЛЯ ФЕРМ І ІНДЫВІДУАЛЬНАЙ ГАДОУЛІ

У БССР 16 птушкарвоных інкуба-тарных станцыяў. У бягучым годзе іні выведзена 161 тыс. куранят. З гэтай колькасці 85 тыс. перададзена калгасным фермам, 42 тыс. вад-гаснікам і аднаасобікам для індыві-дуальнай гадоўлі.

СТАРШЫНЯМ РАЙВЫКАНОМАЎ

Сэсон загатоўкі кары заканчваецца. З-за бядзейнасці загатоў-ляў план арымаецца, скурпграмысавані паражжае сшыненне. Права-ную плад асабістую адказнасць старшын райвыканкомаў і кіраўнікоў загатоўчых арганізацый у найкараеішым тэрміні стварыць пераход у загатоўчых і вывазчы кары да пагуавацых пунктаў, забяспечыўшы іх павяней і ліпеня поўнае выкананне плана ловаў, а 20-га ліпеня — лэ-зонай кары. Бядзейнічачы асоб прып'яляюць да адказнасці.

ПАСАДЖЫРА-ЯПОНЦА І 30 ПАСАЖЫРАУ КІТАЙЦАУ

Два англійскія мінагонцы былі паліты ў Вэй-Хай-Вэй ў пагоню за піратамі. У пошуках піратаў, мажым, прымуць удзел таксама гідропланісты з авіяноса «Ір». Два амерыканскія ваенныя судны таксама вышлі з Чыфу.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Сёння, 20 чэрвеня, у 8 гадзін вечара ў памяшканні Дома партыі (ва вялікай зале) адбудзецца для партыйнага і савецкага актыва дэклад наменінае дырэктара камандзіі — т. ПАШУКАНІСА на тэму: «Рэканструкцыя дзяржаўнага апарата і барацьба з бюракратызмам».

АБАВЯЗОВАЯ ПАСТАНОВА № 19

Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

АБАВЯЗОВАЯ ПАСТАНОВА № 19

Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

АБАВЯЗОВАЯ ПАСТАНОВА № 19

Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

АБАВЯЗОВАЯ ПАСТАНОВА № 19

Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

АБАВЯЗОВАЯ ПАСТАНОВА № 19

Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

АБАВЯЗОВАЯ ПАСТАНОВА № 19

Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

АБАВЯЗОВАЯ ПАСТАНОВА № 19

Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

АБАВЯЗОВАЯ ПАСТАНОВА № 19

Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў